

Ба173292 др

НИНА ВАТАЦЫ

# ПЕСНЯ МАКСИМА



Ба 173292 бр

Ніна ВАТАЦЫ

ПЕСНЯ  
МАКСИМА

1084



Брашура Н. Ватацы «Песня Максіма» пры-  
свечана 90-годдзю выдатнага беларускага па-  
эта, першага нашага крытыка Максіма Багда-  
новіча. Нядоўгае, але яркае жыццё пражкыў  
гэты слаўны сын беларускай зямлі, за 10 год  
творчасці пакінуўшы нам багатую літаратур-  
ную спадчыну.

## МАЛАДЫЯ ГАДЫ, МАЛАДЫЯ ЖАДАННІ


Месца, дзе зараз у Мінску стаіць прыгожы будынак Беларускага дзяржаўнага тэатра оперы і балета, калісьці звалася Троіцкай гарой. У канцы XIX — пачатку XX стагодзяў яно было значна вышэй і на ім знаходзіўся вялікі небрукаваны базарны пляц. Рынак зваўся таксама Троіцкім.

У базарныя дні ўвесь пляц быў запруджаны вазамі, вакол іх заўсёды тоўпіліся пакупнікі.

За пляцам, на Аляксандраўскай вуліцы (зараз вуліца М. Горкага), у доме № 25, знаходзілася першае пачатковое гарадское вучылішча. На другім паверсе драўлянага дома жыў загадчык і настаўнік гэтага вучылішча, вядомы беларускі этнограф Адам Багдановіч з жонкай Марыяй Апанасаўнай і сынам Вадзімам.

У 1891 годзе, калі хлопчыку споўніўся год, у Багдановічаў нарадзіўся другі сын — Максім, які з цягам часу стаў выдатным беларускім паэтам.

Сям'я Багдановічаў была культурнай, маці і бацька мелі педагогічную адукацыю. Адам Ягоравіч удзельнічаў у работе Мінскай арганізацыі народавольцаў, вёў вялікую пропагандысцкую работу. У 1892 годзе ў сувязі з правалам народніцкай арганізацыі ў Мінску і па стану



Дом у Мінску, дзе нарадзіўся Максім Багдановіч.

здароўя яму давялося пакінуць педагогічную працу і пераехаць разам з сям'ёй у Гродна. Тут Адам Ягоравіч служыў у сялянскім зямельным банку. Максіму ў час пераезду не было і года.

У Гродна ў Багдановічаў нарадзілася яшчэ двое дзяцей, у 1894 годзе — Леў, а праз два гады — Ніна.

Ранніе дзяцінства Максіма было шчаслівым. У сваіх успамінах пра сына Адам Багдановіч так апісвае гродзенскі перыяд жыцця сваёй сям'і:

«Умовы для выхавання дзяцей былі спрыяльныя: на двары садзік, кругом сады, палі, непадалёку лес, ды і Нёман недалёка. Дзеци ўвесь час на чистым паветры, клімат мяккі. Вольны час я аддаваў дзяцям, каб аблегчыць клопаты маці, у якой праз два гады пасля Максіма з'явілася новае дзіця — сын Лёва. Я часта браў іх на прагулку і ў поле, і ў лес, і на Нёман, цягая Максіма, як меньшага, за плячыма. Акрамя мяне, маці нікому дзяцей не давярала, а дома пры іх знаходзілася пастаянна».

Марыя Апанасаўна мела жывы і вясёлы характар. Яна была зусім маладая, вельмі любіла сваіх дзяцей і ўсім сэрцам аддавалася іх выхаванню. Адам Ягоравіч успамінаў, што ...маці была невычарпальнаі у вынаходстве ўсякіх гульняў і забаў для дзяцей і сама аддавалася ім з непадробным захапленнем. Вяртаючыся да службы, ён ужо чуў на двары, у садзе або ў пакой вясёлы дзіцячы смех, мітусню, беганіну. Асабліва смяшлівы, зрэшты з хуткімі пераходамі да плачу, быў Максім. Неўзабаве плаксівасць прайшла, а смяшлівасць заставалася аж да юнацтва.

У 1896 годзе дзяцей напаткала першае вялікае гора: памерла маці. Неўзабаве не стала і сястры Ніны. На руках у бацькі засталіся троє хлопчыкаў.

Адам Ягоравіч пераїзджае ў горад на Волзе — Ніжні Ноўгарад. Ён пераводзіца туды на працу ў сялянскі банк. Разам з ім едзе яго малодшая сястра Марыля (Марыя Ягораўна), каб дапамагчы выхоўваць асірацелых

пляменнікаў. У Ніжнім Багдановіч знаёміцца з Максімам Горкім і яго жонкай Кацярынай Пешкавай. З гэтай сустрэчы паміж імі пачалася дружба, якая была доўгай і сапраўды шчырай. Павел Адамавіч, зводны брат Максіма, успамінае: «Мая самая ранняя памяць: Аляксей Максімавіч арыштаваны, Кацярына Паўлаўна жыве ў нас. Вузенькі пакой-калідор. Ля задняй сценкі ва ўсю яе даўжыню куфар, на якім пасцель Кацярыны Паўлаўны. Сонечная раніца. Пакой поўны святла. Спусціўшы ногі, з распушчанымі валасамі сядзіць Кацярына Паўлаўна. Мне два ці трох гады. Я гуляю каля яе ног. Я гляджу знізу ўверх на яе асветлены сонцам твар. Чамусьці ў мяне гэта потым спалучалася з успрыняццем карціны І. Я. Рэпіна «Царэўна Соф'я».

Праз трох гады пасля прыезду ў Ніжні Ноўгарад Адам Ягоравіч ажаніўся з сястрой Кацярыны Пешкавай — Аляксандрай Волжынай. Але ў хуткім часе сям'ю зноў напаткала гора. У канцы 1899 года Аляксандра Паўлаўна памерла ў час родаў, пакінуўшы сына Аляксандра. Шурыка выхоўвалі Пешкавы. У трэці раз Адам Ягоравіч ажаніўся неафіцыйна з сястрой сваёй першай жонкі — Аляксандрай Апанасаўнай Мякотай. У іх было яшчэ пяць сыноў.

Адам Ягоравіч па-ранейшаму ўдзяляў вялікую ўвагу выхаванню сваіх дзяцей. Па яго словах, у Ніжнім працягваўся той жа лад жыцця, што і ў Гродна. Амаль штодзённа ён браў дзяцей з сабой на прагулку, летам на Волгу, на бераг Акі або за горад, у гай і палі, звяртаючы ўвагу на розныя з'явы прыроды... Ён рабіў усё, каб аббудзіць у дзецих жывую цікавасць да прыроды і развіць назіральнасць. Па чарзе ён браў дзяцей з сабой у паездкі на агляды і ацэнкі зямель у Ніжагародскай і Уладзімірскай губернях, каб пазнаёміць іх з жыццём вёскі, павятовых глухіх куткоў і з жыццём фабрычных і заводскіх цэнтраў, з помнікамі дауніны.

Жывучы ў Ніжнім Ноўгарадзе, бываючы ў іншых гарадах, ён вадзіў дзяцей у карцінныя галерэі і музеі.

Адам Ягоравіч у справе выхавання зыходзіў з жыцця, з жывых непасрэдных назіранняў, а кнігі павінны былі сістэматызаваць, асэнсаваць тое, што давала жыццё.

Першапачатковое навучанне ўсіх дзяцей бацька пачынаў сам, а калі яны паступалі ў гімназію, кіраваў іх самастойным чытаннем.

Навучанне пачыналася з шасцігадовага ўзросту і вялося пасля буквара па «Роднаму слову» К. Ушынскага. У сваіх успамінах Адам Ягоравіч пісаў: «Мае дзеци, у тым ліку і Максім, паступалі ў гімназію з поўным маленькім кругам ведаў і пра мінулае, і пра ўвесь навакольны свет».

Максім спачатку чытаў казкі, быліны, народныя песні, знаёміўся з эпічнымі творамі сярэдневякоўя, з творамі рускай і зарубежнай класікі. «Слова аб палку Ігаравым», «Эдда», «Песня пра Нібелунгаў», «Песня пра Раланда», урыўкі з «Іліяды» і «Адысеі» Гамера, творы Феакрыта, Герадота, Плутарха, Бакачью, Данте, Таса, Дэфо, Міцкевіча, Пушкіна, Успенскага, Караленкі былі прачытаны Максімам яшчэ да сярэдніх класаў ніжагородской мужчынскай гімназіі, дзе Максім Багдановіч вучыўся з 1902 па 1908 год. Ён стаў сведкам рэвалюцыйных падзеяў 1905—1907 гадоў, сам актыўна ўдзельнічаў у вучнёўскіх мітынгах у знак салідарнасці з усеагульной палітычнай забастоўкай рабочых Ніжняга Ноўгарада.

Старэйшы брат Максіма Вадзім быў адным з важакоў вучнёўскага дэмакратычнага руху ў горадзе, перапісваўся з першым перакладчыкам «Капітала» К. Маркса на рускую мову — Германам Лапацінім. Сам Максім Багдановіч пра падзеі першай рускай рэвалюцыі пісаў, што 1905 год «пачаў гісторыю сучаснай Расіі з новага радка».

У 1908 годзе сям'ю Багдановічоў зноў напаткала гора: ад скарацечнай формы туберкулёзу памёр старэйшы брат Максіма Вадзім. Успамінаючы абставіны яго смерці, зводны брат Вадзіма і Максіма Павел пісаў у пісьме ад 19 сакавіка 1965 года наступнае: «Брат Вадзім быў са-

цыёлагам, публіцыстам, які захапляўся Міхайлоўскім. У адзін час з Якавам Свярдловым ён быў важаком вучнёўскай моладзі ў Ніжнім. У 1905—1906 гадах ён прымаў актыўны ўдзел у яе руху. Пасля гэтага мае браты былі выключаны з гімназіі...»

Паліцыя, баючыся студэнціх хваляванняў, загадала Адаму Багдановічу хаваць сына ноччу. І ўсё ж у дзень пахавання перад домам сабраўся вялізны натоўп, шмат навучэнцаў у гімназічных шынялях. Дом быў акружаны пешай і коннай паліцыяй, і ў кватэру дапускаліся толькі тыя, хто прыносіў вянкі. «Карціна жудасная,— успамінае Павел.— Бацька выходзіць на вуліцу і просіць прысутных не парушаць парадку пахавання. Бацька вяртаецца з групай гімназістаў, якія выносяць труну. Далей я нічога не ведаю. Хаваў брата адзін бацька, усе родныя заставаліся дома».

У гэты час адзнакі цяжкай хваробы, якая няўмольна ўносіла дарагіх яму людзей, пачалі выяўляцца і ў Максіма.

Пасля смерці Вадзіма Багдановічы пераязджаюць у чисты, прыгожы Яраслаўль. У Ніжнім застаюцца сем'і сясцёр Адама Ягоравіча — Гапановічы і Галаваны. Максім вучыцца ў шостым класе яраслаўскай гімназіі.

Жылі Багдановічы вельмі сціпла. Працаваў адзін Адам Ягоравіч, а сям'я была вялікая, таму дзецям куплялі толькі самае неабходнае. Пасля смерці Вадзіма засталося два сыны ад першага шлюбу — Максім і Леў. Шурык, якога выхоўвалі Пешкавы, памёр у пяцігадовым узросце. Але, як ужо адзначалася, у Адама Ягоравіча было яшчэ пяць сыноў ад трэцяга шлюбу.


Жылі Багдановічы ў драўляным доме. Кватэра мела чатыры пакоі. Два займалі бацькі і дзеці Аляксандры Апанасаўны. Адзін пакойчык — Песя Гапановіч, два юродны брат Максіма і Льва; у чацвёртым невялічкім жылі Максім з Леўам. Усё ўбранне пакоя складалі два вузкія жалезныя ложкі, просты стол каля акна і два крэслы,

Стол быў падзелены: левы бок займаў Максім, правы — Лёва. Бібліятэка бацькі месцілася ў даволі прасторным калідоры. Так апісвала апошнюю кватэру Багдановіча ў Яраслаўлі стрычечная сястра Максіма Ганна Кіпрыянаўна Валасовіч (па мужу Гразнова), якая ў 1915 годзе кароткі час жыла ў іх сям'і. Наведваючы ў 60-х гадах Мінск, яна расказвала многа цікавых фактаў з жыцця Багдановіча. Напісала яна і ўспаміны.

У яраслаўскай гімназіі Максіма Багдановіча адразу заўважылі як чалавека, які глыбока ведае і разумее літаратуру. Былы яраслаўскі гімназіст Дзябольскі пісаў у 1958 годзе у сваіх успамінах, што ўпершыню ўбачыў Максіма на шырокай мармуровай лесвіцы гімназіі... У гэты дзень пайшлі ў іх класе размовы, што прыехаў нейкі навічок з Ніжняга, але будзе ён вучыцца ў паралельным класе. Першае, што кінулася ў вочы і вельмі запомнілася: у Максіма быў не зусім звычайны выгляд гімназічнага касцюма. Курткі і штаны ва ўсіх гімназістах былі з добрага сукна і заўсёды захоўвалі першапачатковую форму. Касцюм жа Багдановіча яўна сваёй работы, пашыты з нечага, хутчэй падобнага на мультан, меў не зусім бездакорны выгляд. Пракацілася чутка і аб тым, што навічок вельмі начытаны і добра ведае літаратуру.

Цікавыя аб тым перыядзе і ўспаміны акадэміка Годнева, які вучыўся з Максімам Багдановічам у адным класе. Яму запомнілася, як выкладчык гісторыі Парфірый Іванавіч, нягледзячы на нязгоду дырэкцыі гімназіі, арганізаваў літаратурны гуртк, які праіснаваў некалькі гадоў. Гімназісты чыталі рэфераты па класічнай рускай літаратуре. Але асабліва ажыўленасць стала на занятках гуртка, «калі ў 1908 годзе ў клас прыйшоў новы вучань, які прыехаў з Ніжняга Ноўгарада. Навічка звалі Максімам Багдановічам».

«Сціплага, выхаванага і таварыскага,— успамінае акадэмік Годнен,— яго адразу палюбіў клас. Ён уразіў нас веданнем літаратуры, ён быў на галаву вышэй за ўсіх



Sadowski & Kozłowski

à GRODNO

Маленькі Максім з маці Марыяй Апанасаўнай.

наших медалістаў. На занятках гуртка Максім прачытаў многа рэфератаў.

Максім Багдановіч унёс свежы струмень у работу літаратурнага гуртка, смела браўся за навывучаныя яшчэ ў той час пытанні літаратуразнаўства. Акадэмік Годнеў называе тры тэмы Багдановічавых дакладаў: «Новыя павевы ў рускай літаратуры», «Сучасная літаратура і народны рух», «Сімвалізм і дэканцтва». «На дэканцтва,— піша Ц. Годнеў,— Максім глядзеў адмоўна, лічыў яго нездароваю з'явай, крыўляннем і лічыў, што шлях літаратуры — збліжэнне з народам, з яго творчасцю». На адных занятках гуртка М. Багдановіч зрабіў даклад пра беларускую паэзію. Ён пазнаёміў вучняў з развіццем беларускай літаратуры, з творамі Янкі Купалы, Якуба Коласа, Змітрака Бядулі і іншых. У гэты вечар Максім упершыню прачытаў некалькі сваіх вершаў на беларускай мове. Гэта былі думкі пра лёс роднага народа.

У 1911 годзе Максім скончыў яраслаўскую мужчынскую гімназію. К таму часу ён ужо даўно друкаваў вершы ў беларускім і рускім друку. У год заканчэння гімназіі ён апублікаваў у газеце «Наша ніва» (№ 3) свой першы артыкул пра беларускую літаратуру «Глыбы і слай», які можна лічыць пачаткам прафесіянальнай беларускай крытыкі.

Паэт вельмі востра адчуваў сваю аддарванасць ад беларускага народа і таму, стаўшы самастойным, вырашыў пaeхаць на Беларусь. Спісаўшыся з супрацоўнікамі «Нашай нівы», ён спачатку прыехаў у Вільню, дзе пазнаёміўся з работай рэдакцыі і агледзеў горад. У Вільні ён праўбуў усяго два дні, пасля выехаў у Ракуцёўшчыну на Маладзечаншчыне, дзе праўбуў два месяцы. Тут ён праўна прыслухоўваўся да народнай беларускай мовы, да беларускага фольклору.

Гэта быў вельмі плённы творчы перыяд у жыцці паэта. За два месяцы ён напісаў цыклы вершаў «Места», «Старая спадчына» і «Мадонны», усяго семнаццаць вер-

шаў і дзве паэмы. Праязджаючы праз два месяцы зноў цераз Вільню, ён паказваў гэтые паэтычныя творы работнікам рэдакцыі «Нашай ніві».

Ні ў першы заезд у Вільню, ні ў другі Максіму Багдановічу не давялося сустрэцца з Янкам Купалам. Таму Максім пакінуў у папцы з рукапісамі Янкі Купалы, што ляжала ў рэдакцыі, сваё прывітанне паэту. Гэта была кароткая эпіграма на Янку Купалу.

Я купала не малое  
Ды благое, наравістае дзіця.  
Трэба — каб яго давесці да пуща,  
Паліваць часцей халоднаю вадою.

Тэкст гэтай эпіграмы апублікаўала паэтэса Канстанцыя Буйло ў сваіх успамінах пра Янку Купалу.

Паездкай у Вільню і беларускую вёску Ракуцёўшчына Максім застаўся вельмі задаволеным. Яго добры сябра Д. Дзябольскі пісаў: «Асобна варта адзначыць яго паездку ў Беларусь, адкуль ён вярнуўся акрылены радаснымі ўражаннямі... Мне думаецца, што толькі пасля гэтай паездкі Максім адчуў і зразумеў, што ён сапраўды беларускі паэт».

1911 год быў вельмі важнай вяхой на жыццёвым шляху паэта. Пасля гімназіі Максім Багдановіч павінен быў вызначыць, чым займацца далей. Мастацкія творы яго з'яўляліся ў беларускім друку з 1907 года, выступаў ён і як крытык. Таму паэт марыў толькі аб літаратурнай дзейнасці і самастойна працаваў у гэтым напрамку. У яго была думка паступіць у Пецярбургскі ўніверсітэт на філалагічны факультэт. Тым больш, што прафесар Шахматаў звяртаўся ў рэдакцыю «Нашай ніві» з просьбай рэкамендаваць яму маладога чалавека, які б пад яго кіраўніцтвам прысвяціў сябе вывучэнню мовы, этнографіі і гісторыі Беларусі, каб з цягам часу заняць спецыяльную кафедру па беларусазнаўству. Рэдакцыя рэкамендавала Максіма Багдановіча.

Але гэтая задума паэта не ажыццяўлася. Бацька яго быў катэгарычна супраць. Па-першае, ён лічыў, што пецярбургскі клімат пашкодзіць здароўю сына. Па-другое, у наступным годзе заканчваў гімназію малодшы Максімаў брат Леў, якога «як матэматыка» бацька лічыў неабходным вучыць у Маскоўскім універсітэце. «А дваіх утрымліваць у розных гарадах для мяне ў матэрыяльных адносінах было не па сілах»,— пісаў Адам Ягоравіч.

У Яраслаўлі з вышэйших навучальных устаноў быў толькі Дзямідаўскі юрыдычны ліцэй, куды і падаў заяву Максім Багдановіч. Вучыўся ён добра, але лекцыі слухаў не ўсе, эканоміў час, гадзінамі праседжваў у ліцэйскай бібліятэцы. Паступіўшы ў юрыдычны ліцэй, паэт не адступіўся ад сваёй запаветнай мары стаць літаратарам, каб унесці свой уклад у развіццё беларускай пазіі і крытыкі. Гэтай мэце ён прысвяціў усё сваё жыццё, сваё гарачае і добрае сэрца.

## **«АД РОДНЫХ НІЎ, АД РОДНАЙ ХАТЫ...»**

Па складу свайго характару, мяккага, вясёлага, жывога, спагадлівага, па пайнаце і трапнасці назіранняў, па сіле ўяўлення Максім больш за ўсё нагадваў сваю маці, вясёлую і абаяльную жанчыну, сведчыць бацька паэта Адам Ягоравіч. У Марыі Апанасаўны былі таксама пісьменніцкія здольнасці. Яна пісала апавяданні, адно з іх — «Напярэдадні каляд» — было надрукавана ў 1893 годзе ў «Гродненскіх губернскіх ведомостях». І тварам Максім нагадваў маці.

Па апісанню бацькі, ён «...росту быў высокага, добра складзены, але трymаўся крыху сутулавата. Валасы меў густыя, злёгку хвалістыя, цёмна-русыя, у барадзе і вусах каштанавыя. Вочы шэрсыя... У школе быў добрым таварышам... Смяшлівы, гэтую рысу асабліва адзначаю... Потым, у юнацтве, калі ў ім вызначылася грудзінная хвароба, прастадушны дзіцячы смех замяніўся лёгкай усмешкай, якая нязменна была на яго вуснах і сыходзіла з вуснаў толькі тады, калі чым-небудзь ён раздражняўся».

Былы аднакласнік Максіма Багдановіча акадэмік Ціхан Годнеў, апісваючы паэта, адзначаў, што выгляд у яго быў сур'ёзны і засяроджаны. Калі пачынаў гаварыць,

твар зацвітаў усмешкай. Карэктны і ветлівы, ён умеў ірапізаваць, у сваёй кампаніі жартаваў.

Беларускі драматург В. Гарбацэвіч пісаў, што Максім Багдановіч быў прыгожы, стройны, віртуозны дэкламатар, сваімі вершамі пакараў усіх.

Нягледзячы на летуценнасць, на мяккае, добрае сэрца, Максім быў вельмі настойлівым у працы і да паставленай мэты ішоў рашуча і ўпарта. На гэтую рысу харектару сына таксама звяртаў увагу Адам Ягоравіч.

Таварыш Максіма Багдановіча па гімназіі Дзябольскі адзначаў, што паэт быў вельмі сарамлівым. І толькі сярод блізка знаёмых людзей сарамлівасць яго знікала. З-за гэтай рысы свайго харектару ён ніколі не бываў на вечарах у гімназіі.

Адам Ягоравіч Багдановіч, харектарызуочы жыццё Максіма ў гімназічныя гады, адзначаў, што, відаць, ні з кім з таварышаў у яго не было асабліва блізкіх адносін, акрамя Дзябольскага. Амаль ніхто ў Максіма не бывал. Ён жа сам або займаўся ў сваім пакоі, або сядзеў у Пушкінскай бібліятэцы, чытаючы новыя часопісы. Жыццё было спакойнае і даволі аднастайнае. Гэтага дарэчы патрабавала ўжо яскрава выяўленая хвароба. Пра ліцэйскія гады сына А. Багдановіч пісаў, што і ў гэты час «кола знаёмых у яго было абмежаванае... Паўтараю: жыццё вёў сіроцкае, засяроджанае на навуцы і літаратурнай дзейнасці. Ды і ці магло быць інакш? Ён яскрава разумеў слабасць свайго здароўя, якога было недастатковая нават для той напружанай навуковай і асабліва літаратурнай працы, якую ён вёў».

Сапраўды, уся паэтычная і літаратуразнаўчая дзейнасць М. Багдановіча пацвярдждае яго тытанічную працу. Але ён быў малады і да таго ўлюблёны ў красу чалавека і прыроды. Нягледзячы на стан здароўя, быў вясёлы, лагодны і спагадлівы. І меў сяброў. І кахаў. Многасяменайны бацька яго, заняты сваімі справамі, відаць, не зусім добра ведаў, як жывуць яго старэйшыя дзеці. Да-

моў да Максіма сапраўды амаль ніхто не заходзіў. Але вінаватыя ў гэтым, мусіць, абставіны ў сям'і Багдановічай. Мачыха Максіма была не венчаная з бацькам, таму ў дом яны нікога не запрашалі. Сам Максім бываў у сям'і Дзябольскіх амаль кожны дзень і не толькі ў іх. Юнак сябраваў з таварышамі па гімназіі братамі Мікалаем і Рафаілам Какуевымі, а таксама з іх сёстрамі Аней і Варай. Аню ён кахаў. Ёй прысвяціў паэтычны цыкл «Мадонны» і многа іншых вершаў. У двары Какуевых збіраліся гімназісты-аднакласнікі, гулялі ў гарадкі, лапту... Увечары, седзячы на ганку, спявалі. Ба ўсіх гэтых гульнях удзельнічаў і Максім, які пазней апісаў іх у паэме «Вераніка»:

Вясёла йшлі гулянкі наши:  
Пад шум і гук размах руکі  
Збіваў здалёку гарадкі,  
Быў чутны смех пры відзе «кашы»,  
І кожны стрымліваў свой плач,  
Калі ўразаўся ў плечы мяч.

І далей:

Калі ж сачыўся бледнаваты  
Зор сініх свет праз небасхіл  
І уплятаўся вулак пыл,—  
Мы ўсе пяялі каля хаты,  
І напаўняў нягучны хор  
Маркотнай песняй сціхшы двор.

Аўтабіографічнасць паэмы «Вераніка» пацвярджаюць успаміны Д. Дзябольскага і пісьмы М. Лілеева, а таксама групавыя фотаздымкі, дзе Максім зняты побач з братамі і сёстрамі Какуевымі. Апісваючы гульні гімназістаў у двары Кукуевых, М. Лілеев адзначае: «Ва ўсіх забавах прымаў удзел і друг сям'і — Максім Багдановіч». Д. Дзябольскі пісаў: «У апошнія гімназічныя гады Максім пазнаёміўся з сям'ёй свайго аднакласніка Рафаіла Какуева і стаў часта там бываць, пасябраваўшы не столькі з братамі Рафаілам і Мікалаем, як з дзвюма іх сёстрамі —

Ганнай і Варварай... Абедзве добра ведалі мовы і былі вельмі прывабнымі, асабліва Ганна, стройная, з тонкім тварам і цёмнымі вачыма. Вясною Максім амаль кожны вечар бываў у іх; на вялікім двары какуеўскага дома па вечарах гулялі ў гарадкі. Максім быў захоплены гульней і з захапленнем пра яе расказваў. У радках пра «гарадкі» ў вершаваным апавяданні «Вераніка» я адразу ж пазнаў яго расказы аб гарадках і веснавыя вечары на двары Какуевых.

Знаёмыя з сям'ёй Какуевых і пастаянныя наведванні ў ту юнуюсьць вялікага какуеўскага дома былі, магчыма, лепшым часам яго не вельмі радаснага юнацтва, таму што хвароба ўвесь час напамінала аб сабе».

Першае Максімава гора — смерць маці — пакінула глыбокі след у душы юнака. Светлы вобраз маці жыў у сэрцы Максіма да апошніх дзён яго жыцця. Клапатліва захоўваў ён ноты, па якіх Марыя Апанасаўна іграла на піяніне, любіў песні, што спявала яна. Вобраз маці заўсёды асасціраваўся ў яго з Беларуссю, з мясцінамі, дзе прыйшло раннє дзяцінства. Ён прагна чытаў беларускія казкі і песні з фольклорных зборнікаў Шэйна і Рамана-ва, што захоўваліся ў дамашній бібліятэцы.

Бацьку свайго Максім паважаў і быў удзячны яму за выхаванне. Былы загадчык літаратурнага аддзела рэдакцыі яраслаўскай газеты «Голас» Мікалай Агурцоў у сваіх успамінах прыводзіць наступныя словаў Максіма Багдановіча: «Мяне выхоўваў бацька. Неяк я паказваў Вам яго бібліятэку. У ёй ёсць усё істотнае, што з'яўлялася калі б то ні было ў літаратуры ўсяго свету. Мы з дзяцінства праходзілі гэтую сусветную школу. Бацька пачынаў, з чаго пачынае кожны народ у сваёй творчасці, з эпаса. Мы ўжо ў дзяцінстве ведалі «Рустама і Зараба», «Іліяду», «Калявалу», быліны і многае іншае. Потым мы прыступілі да лірыкі і драмы. Вядома, галоўная ўвага звязрталася на славянскія літаратуры...»

Бібліятэку Адама Багдановіча успамінае і прыяцель

Максіма Аляксей Залатароў, які гаворыць, што ў бацькі паэта, Адама Ягоравіча, была тады цудоўная бібліятэка. Яна сярод «вельмі каштоўных» яраслаўскіх прыватных бібліятэк вызначалася сваім «выключна каштоўным» адборам кніг. Бібліятэкаю бацькі Максім вельмі ганарыўся і, несумненна, многім быў ёй абавязаны.

Максім многа чытаў, займаўся самаадукацыяй, глыбока вывучаў гуманітарныя науку і беларускую мову. «Слоўнік беларускай гаворкі» І. Насовіча заўсёды ляжаў у яго на стале.

Цяжка сказаць, калі Максім пачаў пісаць. Відаць, вельмі рана, бо яшчэ да паступлення ў гімназію, у 1901 годзе, калі яму было 10 гадоў, ён паказаў ужо хроснай Вользе Епіфанаўне Сёмавай свае вершы на беларускай мове. Не бацьку і не Максіму Горкаму паказаў свае першыя спробы пяра, а хроснай, што прыехала ў госці з Беларусі. Не паказваў сваіх вершаў Горкаму і пазней. Гэта бачым мы з пісьма зводнага брата Максіма Паўла Багдановіча ад 26 сакавіка 1965 года і з пісьма самога Максіма Горкага ад 4 жніўня 1925 года.

Павел Багдановіч пісаў, што у 1906 годзе жыццёвия шляхі бацькі і Максіма Горкага разышліся. Перапіска паміж імі, па яго словах, аднавілася толькі ў канцы 20-х гадоў. Літаратурная дзейнасць Максіма працякала ў перыяд, калі яго бацька не перапісваўся з Аляксеем Максімавічам. «Бацька ніколі не звяртаў увагу Горкага на творчасць майго брата, гэта мне добра вядома».

Праз 7 год пасля смерці Максіма ў першым пісьме, якое паслаў Адам Ягоравіч Аляксею Максімавічу на Капры пасля вялікага перарыву ў перапісцы, бацька пацікаўўся, ці не пасылаў сын Максім сваю кнігу Горкаму. Максім Горкі адказаў лаканічна: «Максім не пісаў мне і кнігі сваёй не прысылаў».

Пачатак літаратурнай дзейнасці Максіма Багдановіча прыпадае на час, калі беларускае слова ў перыяд рэвалюцыі 1905—1907 гадоў толькі прабівала сабе шлях на

старонкі друку. У 1905 годзе мінская руская прагрэсійная газета «Северо-Западный край» 15-га мая друкуе першы верш Янкі Купалы «Мужык» на беларускай мове.

Жылі Багдановічы далёка ад Беларусі, у сям'і гаварылі па-руску. Праўда, Адам Ягоравіч бачыць уплыў на Максіма самога ўкладу сям'і і цесна з ёю звязаных сем'яў дзвюх яго сясцёр — Гапановічаў і Галаванаў, таксама чыста беларускіх, якія так зрасліся, што, па сутнасці, прадстаўлялі адну сям'ю ў трох розных кватэрах і быўлі своеасаблівай беларускай калоніяй у Ніжнім Ноўгара-дзе. «На чужыне сваё роднае так жыва ўспамінаеца і цэніцца,— пісаў А. Багдановіч.— Сястра Магдаліна, носьбіт традыцый нашага роду, жыла і вяла сваю сям'ю так, як гэта рабілі яе маці і бабуля: яна захоўвала і шанавала ўсе нашы звычай і абраады, спраўляла «дзяды, каляды, масленіцу» і «вялікадні» і інш., як гэта рабілі продкі... Максім увесе вольны час праводзіў у цётак у гульнях і забавах са сваімі дваюраднымі братамі і сёстрамі. Тут жа ён чуў і беларускую казку, і беларускую песню... і хоць у сям'і панавала руская мова, але пачуцці, густы, схільнасці, звычкі, перажыванні былі ў корані, у аснове беларускія».

Максім вельмі любіў людзей. Радзіма заўсёды атая-самлівалася ў яго са шчаслівым маленствам, з вобразам маці, якую ён памятаў клапатлівай, добразычлівой, любячай і вясёлай. Народ яго радзімы гаварыў на беларускай мове. Ён пачаў пісаць па-беларуску, бо гэтая мова была матчынай мовай, блізкай яго сэрцу. «Яго заняткі беларускай ішлі зусім непрыкметна для мяне і акружжаючых; па крайніяй меры, я яго не штурхнуў на гэтую да-рогу, але, зразумела, і не перашкаджаў»,— пісаў бацька.

Першым друкаваным творам Максіма Багдановіча было лірычнае апавяданне «Музыка», апублікаванае ў 1907 годзе ў газете «Наша ніва» (за 6 ліпеня). З таго часу і пачынаеца бурная творчая дзейнасць паэта. Ужо ў гэтым творы шаснаццацігадовы юнак выказаў сваё

БІБЛІОТЕКА  
БІФСР  
Дар. 3. 1. 1983

да: прызначэнне мастацтва ён бачыў у служэнні народу. Музыка, які хадзіў па свеце і будзіў народ ад цяжкага сну сваім граннем, памёр. Але памяць аб ім жыве «...і с-паміж таго народу, катораму ён калісь граў, выйдуць дзесяткі новых музыкаў і граннем сваім будуць будзіць людзей к свету, праудзе, брацтву і свабодзе».

Паэт бліскучага таленту, Максім Багдановіч пакінуў нам класічныя ўзоры грамадзянскай, філасофскай, інтymнай і пейзажнай лірыкі, эпічных і лірычных твораў, напісаных па народных матывах. Максім Багдановіч узбагаціў беларускую літаратуру мастацкімі перакладамі вершаў Пушкіна, Гарацыя, Авідзія, Шылера, Гейнэ і інш. Выхаваны на лепшых узорах рускай класічнай і сусветнай літаратуры, М. Багдановіч развіваў у беларускай літаратуры прынцыпы рэалізму і народнасці. Вялікую ўвагу звяртаў аўтар на распрацоўку розных паэтычных жанраў. Сваю ролю ў развіцці беларускай літаратуры паэт фармулюе вельмі сціпла: «...Мая творчасць была накіравана галоўным чынам на расшырэнне кола тэм і форм беларускай паэзіі».

Час — суровы, але справядлівы суддзя. Постаць Максіма Багдановіча адкрываецца перад намі ўсё пайней. Пра Багдановіча пішуць і паэты, і празаікі, і літаратуразнаўцы. Вядомы беларускі празаік Іван Мележ адзначаў: «Гэта быў без перабольшання магутны талент. Ёсьць нешта лермантаўскае — па сіле таленту — у творчасці нашага выдатнага песняра. Па-лермантаўску багатае, гарачае думкамі, пошукамі і яго кароткае жыццё...»

А сучасны паэт і празаік Міхась Стральцоў ставіць Максіма Багдановіча побач з Купалам і Коласам, якія разам з Багдановічам складаюць, на думку Стральцова, «паэтычную крону» беларускай літаратуры. «Купала, Колас і Багдановіч — гэта паэтычны трохкунтнік, кожная з вяршыні якога паказвае ў будучыню і кідае праекцыю на яе. Гэта тры вымярэнні, на якіх пабудаваны свет нашай літаратуры. Гэта аснова асноў і пачатак усіх пачат-

каў. Вось чаму мы заўсёды будзем вяртацца да іх, трох выдатных песняроў, вяртацца, каб ісці наперад. Ісці наперад — гэта таксама іхні запавет новым аратаям і сейбітам роднай літаратурнай нівы».

Дамінуючай тэмай паэтычнай творчасці Багдановіча з'яўляюцца думы аўтара пра лёс беларускага народа. У вершах «Краю мой родны!» (1909), «З песняў беларускага мужыка» (1909), «Пан і мужык» (1912) і інш. паэт малюе цяжкае жыццё простага народа ва ўмовах царскай Расіі. Праўдзіва паказваў ён жабрацтва і прыгнечанасць сялянства ў дарэвалюцыйнай беларускай вёсцы

Краю мой родны! Як выкляты богам —  
Столькі ты зноші нядолі.  
Хмары, балоты.. Над збожжам убогім  
Вецер гуляе на волі.

Поруч раскідалісь родныя вёскі,  
Жалем сціскаюцца грудзі! —  
Бедныя хаткі, таполі, бярозкі,  
Усюды панурыя людзі...

Шмат што зрабілі іх чорныя руکі,  
Вынеслі моцныя спіны;  
Шмат іх прымусілі выцерпець мукі  
Пушчы, разлогі, нізіны.

Кінь толькі вокам да гэтага люду —  
Сцісненца сэрца ад болю:  
Столькі пабачыш ты гора усюды,  
Столькі нуды без патолі.

У гутарках-казках аб шчасці, аб згодзе  
Сэрца навін не пачуе.  
Сціснула гора дыханне ў народзе,  
Гора ўсюды пануе.

Хваляй шырокаі разлілася, як мора,  
Родны наш край затапіла...  
Брацця! Ці зможам грамадскае гора?  
Брацця! Ці хваце нам сілы??



Марыя Апанасаўна і Адам Ягоравіч Багдановічы са сваімі сынамі. Гродна.

Паэт-рэаліст Максім Багдановіч з самага пачатку сваёй творчасці паказваў падняволънае жыццё працоўных дарэвалюцыйнай Беларусі. Вялікае месца ў яго паэзіі заняў лірычны вобраз мужыка. Селянін у паказе Максіма Багдановіча і цяжка пакутуе ад беззямелья, бяспраўя, цемнаты, і ўжо ўсведамляе, хто віноўнік яго пакут, супраць каго яму трэба змагацца. Мужык у Багдановіча бачыць бездань паміж сабой і панамі, і яго не палохае развязка, бо ён упэўнены ў сваёй праваце і сіле.

Я хлеба ў багатых прасіў і маліў,—  
Яны ж мне каменні давалі;  
І тыя каменні мік імі і мной  
Сцяною вялізнаю ўсталі.

Яна ўсё вышэй і вышэй расце  
І шмат каго дужа лякае,  
Што ж будзе, як дрогне, як рухне яна?  
Каго пад сабой пахавае?

З выключнай сілай паказаў паэт падзел на багатых і бедных у вершы «Мяжы»:

Глядзі: па ўсёй зямлі святой  
Шырокай хваляй залатой  
Без краю блішча збожжа мора,  
Цвітуць лугі, шумяць лясы...

Так многа ёсьць пайсюль багацтва і красы,  
А людзі нішчацца ў голадзе, у зморы  
Ад беднатаў, ад цемнаты,  
Бо скроль — мяжы, бо скроль — платы.

Максім Багдановіч верыў, што ў 1905 годзе «зварушаны нарэшце дух народны бясплодна не згасне». Вера ў непазбежнасць рэвалюцыі, вера ў народ надавалі яму сілы. Паэт заклікаў ісці ў рэвалюцыю, бо свабоду дасць толькі яна.

Рушымся, брацця, хутчэй  
У бой з жыццём, пакідаючы жах,

Крыкі пужлівых людзей  
Не стрымаюць хай бітвы размах...

[«Рушымся, брацца, хутчэй...»]

Такія ж матывы гучаць у вершах «Нашых дзедаў душылі абшары лясоў...»; «Не бядуй»:

Не бядуй, што хмары  
Сонца свет схавалі.  
Нарадзіцца мусіць  
Бура з гэтых хмар.

[«Не бядуй»].

Творчасць Максіма Багдановіча глыбока аптымістычная, ён ні на мінуту не сумняваўся ў tym, што прыйдзе ясны сонечны дзень для працоўнага беларускага народа:

Не згасла сонца! Сонца гляне,  
Усіх падыме ада сна.  
Ён, гэты дзень, яшчэ настане,—  
І ачуняе старана!

[«Кінь вечны плач свой аб старонцы...»]

Паэт глыбока вывучаў гісторыю роднага беларускага народа. Ведаць гісторыю — адзін з запаветаў Максіма Багдановіча. У сваіх творах на гістарычныя тэмы паэт напамінаў беларускаму народу «аб прадзедах сваіх, аб горы, радасцях і аб прыгодах іх». Ён пісаў вершы аб беларускім першадрукары Францыску Скарыйне («Безна-дзейнасць»), пра старажытных летапісцаў («Летапісец») і перапісчыкаў («Перапісчык»), пра старажытныя рукапісныя кнігі («Кніга»).

Перад намі паўстае вобраз летапісца, які пакінуў нам сведчанні пра мінулае Беларусі:

Душой стаміўшыся ў жыццёвых цяжкіх бурах,  
Свой век канчае ён у монастырскіх мурах.  
Тут ціша, тут спакой,— ні шуму, ні клапот.  
Ён пільна летапіс чацвёрты піша год

I спісвае ўсё ад слова і да слова  
З даўнейших граматак пра долю Магілёва...

[«Летапісец»]

У вершы «Слуцкія ткачыхі» (1912) паэт паказвае час прыгону на Беларусі. Дзяўчата ад цямна да цямна ткуць залатыя паясы па персідскіх узорах, але руکі іх мімаволі замест дадзенага ім узору ткуць узор роднага васілька.

Ад родных ніў, ад роднай хаты  
У панскі двор дзеля красы  
Яны, бяздольныя, узяты  
Ткаць залатыя паясы.

I цягам доўгія часічы,  
Дзявочыя забыўшы сны,  
Свае шырокія тканіны  
На лад персідскі ткуць яны.

А за сцяной смяеца поле,  
Зіяе неба з-за акна,—  
I думкі мкнуцца мімаволі  
Туды, дзе расцвіла вясна;

Дзе блішча збожжа ў яснай далі,  
Сінеюць міла васількі,  
Халодным срэбрам ззяюць хвалі  
Між гор ліучайся ракі;

Цямнене край зубчаты бора...  
I тчэ, забыўшыся, рука,  
Заміж персідскага узора,  
Цвяток радзімы васілька.

Гэты верш — адзін з класічных вершаў Максіма Багдановіча. У ім выказаны шчырая любоў паэта да простага народу, боль за яго крыйду, пакуты і бяспрайе, глыбокая павага да яго таленту.

М. Багдановіч першы ў беларускай літаратуре пісаў пра дарэвалюцыйны горад. Вільня ўразіла яго кантрастамі: ён бачыць цесныя і ціхія вулачкі са старажытнымі вежамі, з гатычнай архітэктурай і побач — новую мітуслі-

вую Вільню напярэдадні першай сусветнай вайны з вулічным натоўпам, стракатымі вітрынамі, з крамамі, ламбардамі, банкамі і з людскім горам:

І места, дзе няма прастора  
Дзеля прыроды буйных сіл,  
Прабіла сцежку мору гора...

«На глухіх вулках —noch глухая...»

Аўтар захапляўся рytмам гарадскога жыцця, выразна паказываючы разам з тым буржуазныя рысы горада. Як мастак, ён уражаны сярэдневяковай архітэктурай старой часткі Вільні, якая з'яўляецца помнікам мінулым вякам.

Вулкі Вільні зіяюць і гулка грымязы!  
Вір людскі скрэзь заліў паясы тратуараў,  
Блішчаць вонкы, ліхтарні ўгары зіхаюць,  
І гараша аганьком вочы змучаных твараў!  
А завернеш у завулак — ён цесны, крывы,  
Цёмны шыбы глухіх, старасвецкіх будынкаў;  
Між каменнямі — мох і сцяблінкі травы,  
І на вежы, як круглае вока савы,  
Цыферблат — пільны сведка мінулых учынкаў.

Максім Багдановіч вельмі тонка адчуваў прыгожае і ў чалавеку, і ў мастацстве, і ў прыродзе. Выдатная готыка віленскага касцёла святой Ганны пакідае ў яго душы пачуцці гармоніі, згоды паміж чалавекам і прыродай.

Гораду, яго сучаснаму і мінуламу ablіччу прысвечаны вершы «Вулкі Вільні зіяюць і гулка грымязы...», «У Вільні» (санет), «За дахамі места памеркла нябес пазалота...», «На глухіх вулках —noch глухая...» і «Завіруха». Усе гэтыя вершы аб'яднаны ў цыкл «Места».

Тонка адчуваў, моцна любіў паэт прыроду і захапляўся яе красой. Асноўны матыў пейзажнай лірыкі Максіма Багдановіча — раскрыццё ўнутранага свету чалавека на ўлонні прыроды.

Цёплы вечар, ціхі вечер, свежы стог,  
Улажылі спаць мяне вы на зямлі.  
Не курыцца светлы пыл усцяж дарог,

У небе месяца праглянуў бледны рог,  
У небе ціха зоркі расцвілі.

Знічка коціцца агністаша слязой,  
Прашумела мякка скрыдламі сава;  
Бачу я, з прыродай зліўшыся душой,  
Як дрыжаць ад ветру зоркі нада мной,  
Чую ў цішы, як расце трава.

Пейзажныя вершы заўсёды вельмі ярка выказваюць настрой паэта. У зімні марозны вечар ён адчувае сябе бадзёрым, поўным маладых сіл.

Здароў, марозны, звонкі вечар!  
Здароў, скрыпучы, мяккі снег!  
Мяцель не вее, сціхнуў вецер,  
І волен лёгкіх санак бег.

«Ціха па мяккай траве сінявокая нач прахадзіла...»  
Хто, акрамя Максіма Багдановіча, здолен так праста і пазычна сказаць пра кароткую летнюю нач?!

Паэт тонка ўлоўлівае гукі прыроды, яны зліваюцца для яго ў цудоўную сімфонію.

Па-над белым пухам вішняў,  
Быццам сіні аганёк,  
Б'еца, ўеца, шпаркі, лёгкі  
Сінякрылы матылёк.

Навакол усё паветра  
У струнах сонца залатых,—  
Ён дрыжачымі крыламі  
Звоніць ледзьве чутна ў іх.

І ліецца хвалій песня,—  
Ціхі, ясны гімн вясне.  
Ці не сэрца напявае,  
Напявае яго мне!

Песня рвецца і ліецца  
На раздольны, вольны свет.  
Але хто яе пачуе?  
Можа, толькі сам паэт.

Вершы Максіма Багдановіча вельмі музычныя, таму на слова яго пісалі творы многія кампазітары.

Паэзія Максіма Багдановіча — гэта арганічнае пранікненне ў духоўны свет чалавека, у яго думы і пачуцці. Асабліва любіў паэт апяваць маладосць з яе рамантычнымі марамі, з яе адкрытым сэрцам. І заўсёды жадаў ён, каб век малады быў поўны светлымі днямі.

Вялікае месца займае ў творчасці паэта і інтymная лірыка. Раманс Максіма Багдановіча «Зорка Венера» стаў шырока вядомай, любімай народнай песняй.

Зорка Венера ўзышла над зямлёю,  
Светлыя згадкі з сабой прывяла...  
Помніш, калі я спаткаўся з табою,  
Зорка Венера ўзышла...

Некаторыя з лірычных вершаў носяць аўтабіографічныя характеристары. Цыкл паэм «Мадонны» і нямала вершаў прысвяціў паэт Ані — Ганне Какуевай. Нягледзячы на трагедыю асабістага лёсу (Максім добра ведаў, што дні яго злічаны), нават яго інтymная лірыка светлая, без роспачы. У адным з вершаў, прысвечаным Ані, ён пісаў:

Учора шчасце толькі глянула нясмела,—  
І развеяліся хмары змрочных дум.  
Сэрца чулае і млела, і балела,  
Радасць душу мне шчаміла, быццам сум.

Усё жыццё цяпер, як лёгкая завея,  
Кнігу разгарнуў — а не магу чытаць,  
Як зрабілася, што пакахаў цябе я,—  
Хіба знаю я! Ды і нашто мне знаць?

У вершы «Четверной акростих», напісаным на рускай мове, Максім Багдановіч пісаў:

Ах, как умеете Вы, Анна,  
Не замечать, что я влюблен.  
Но все же шлю я Вам не стон,  
А возглас радостный: осанна!

І толькі зредку праяўляеца боль паэта:

Больш за ўсё на свеце жадаю я,  
Каб у мяне быў свой дзіцёнак —  
Маленькая дачушка-немаўляшка,  
Аня Максімаўна,  
Такая прыгожанька,  
Цёпленькая, мокранькая,  
З чорнымі валосікамі і броўкамі,  
З цёмна-карымі вочкамі,  
А ручкі, як перацягнутыя ніткамі.  
Зусім такая, як Вы,  
Калі Вы былі маленъкай дзяўчынкай.

Успамінам пра Аню і яе сяброў, пра іх сустрэчы і вя-  
сёлья гульні прысвяціў паэт сваю паэму «Вераніка».

Максім Багдановіч — паэт шырокіх філасофскіх аба-  
гульненняў. Адзін з яго любімых вобразаў — вобраз ма-  
донны. Ён звяртаўся да яго ў вершы «У вёсцы» і паэме  
«Вераніка», аб'яднаных у цыкл «Мадонны», у некаторых  
іншых вершах, у апавяданні «Мадонна». Вераніцы, герай-  
ні аднайменнай паэм, М. Багдановіч надаў рысы «вы-  
сокай красы» мадонны. Паэт малюе яе чалавекам вялі-  
кай душы, бачыць у ёй ідэал хараства і дабраты, чала-  
вечай прыгажосці. Яна — зліцце дзяячай чысціні і пры-  
гажосці мацярынства.

І прад высокою красою,  
Увесь зачараваны ёй,  
Скланіўся я душой маёй,  
Натхнёны, радаснай такою,  
А ў сэрцы хораша было,  
Там запалілася цяпло.

Рысы Мадонны паэт убачыў у простай вясковай дзяў-  
чынцы, «ўпэцканай і хілай, і худой», што суцяшала на-  
палоханага малога.

Дзяўчынка к хлопчыку нагнулася і, слёзкі  
Сціраючы яму, штось пачала казаць,  
Каб заспакоіць плач — зусім як быццам маць,  
І саліваліся ў жывы абрэз ядыны  
Той выгляяд мацеры ды з воблікам дзяўчыны,

Дзіцячым, цененъкім; і ў гэты час яна,  
Здавалася, была аж да краёу паўна  
Якойсь шырокаю, радзімаю красою,  
І, помню, я на міг пахарашэў душою.

[«Вёска»]

Вершы паэта гучаць гімнам мацярынству, красе і  
дабраце жанчыны.

Максім Багдановіч надаваў вялікае значэнне ролі  
мастацтва і літаратуры ў жыцці чалавека. Таму, на яго  
думку, паэт павінен быць вельмі патрабавальным да сва-  
ёй творчасці.

Ведай, брат малады, што ў грудзях у людзей  
Сэрцы цвёрдыя, быццам з камення.  
Разаб'еца аб іх слабы верш заўсягды,  
Не збудзіўшы святога сумлення.

Трэба з сталі каваць, гартаваць гібкі верш,  
Абрабіць яго трэба з цярпеннем.  
Як ударыш ты ім,— ён, як звон, зазвініць,  
Брызнуць іскры з халодных каменняў.

[«Песняру»]

У Вільні ў 1913 годзе выйшаў адзіны зборнік Максіма Багдановіча «Вянок». Паэт аб'яднаў свае вершы ў некалькі тэматычных цыклau — «У зачарованым царстве», «Згукі бацькаўшчыны», «Старая Беларусь», «Места», «Думы», «Вольныя думы», «Старая спадчына», «Ладонны», «Каханне і смерць».

«Вянок» выдаваўся з вялікімі цяжкасцямі. Пра гэта сведчыць перапіска Багдановіча з супрацоўнікамі рэдакцыі газеты «Наша ніва». У пісьме 1913 года моцна хворы ў той час паэт пісаў, што выданню кніжкі, галоўным чынам, перашкаджае недахоп грошай: сам ён не зарабляў, у бацькі прасіць, дык ён многа даць не можа, «бо жыве ад 20-га да 20-га, да таго ж і вінен шмат каму. Але вось што: калі я ачуняю, дык паспрабую заняць пад кніжку ў розных сваіх знаёмых грошы. Значыцца, пра-

дасца колькі сот экземпляраў яе, Вы мне надашлеце тыя гроши. Другое, Вы мне не шліце аўтарскіх экземпляраў, я іх куплю і куплю шмат».

У кнігу «Вянок» увайшла невялікая частка таго, што напісаў Багдановіч, але яна выключна цэльная і добра перадае светапогляд аўтара. Сучасны беларускі паэт Максім Лужанін так ацаніў зборнік Максіма Багдановіча: «Багдановічайскі «Вянок» здаецца неперасягнутым узорам цэльнасці лірычнай кнігі. Кніга чытаецца так, як быццам мае яна своеасаблівы лірычны сюжэт. З кожным новым вершам паэт усё глыбей і паўней раскрывае свет, змешчаны ў сабе, свет, які акружжае яго рэальна, і свет, што існуе толькі ва ўяўленні».

Пісаў Максім Багдановіч і апавяданні. Як і вершы, яны кароткія, адточаныя, завершаныя. Асабліва цікавыя апавяданні, у якіх пісьменнік выказвае свае эстэтычныя погляды. Гэта: «Музыка» (1907), «Апокрыф» (1913) «Апавяданне аб іконніку і залатару...» (1914), «Шаман» (1914), «Мадонна» (1913), «Сон-трава» (1913).

Апавяданне «Марына» (1914) аўтабіографічнае, яно цесна звязана з паэмай «Вераніка» і вершамі, прысвечанымі Ані — Ганне Какуевай. У ім падзеі перанесены з Яраслаўля ў Вільню, і пісьменнік упершыню называе поўнае імя Ані. Напісане ў мінуты душэўнага болю, апавяданне вельмі асабістое. Таму, відаць, Багдановіч і не друкаваў яго. Яно было апублікавана пасмяротна з аўтографа.

Уся літаратурная дзейнасць Максіма Багдановіча была выключна мэтанакіраванай. Задачу, якую паставіў перад сабой гэты ўлюблёны ў свой народ і родную прыроду юнак, можна назваць, па словах яго бацькі, проста дзёрзкай. Жывучы па-за Беларуссю, без усякай падтрымкі акаляючых яго людзей, Максім Багдановіч задаўся мэтай стаць беларускім паэтам і сваёй творчасцю садзейнічаць плённаму развіццю беларускай культуры. У час, калі беларуская мова была ў заняпадзе, Багдано-

віч імкнуўся давесці, што на гэтай мове можна выказаць самыя тонкія адценні думак і перажыванняў чалавека. Каб пераканаць у гэтым, ён перакладаў на беларускую мову выдатных паэтаў свету — Гарацыя, Авідзія, Пушкіна, Шылера, Гейнэ, Верлена і іншых. Максім Багдановіч горача марыў аб tym часе, калі беларуская літаратура як роўная ўстане поруч з выдатнымі літаратурамі свету і ўнісе свой нацыянальны ўклад у сусветную літаратуру. Таму ўсе свае сілы ён накіраваў на тое, каб пашырыць гарызонты і павысіць якасць беларускай паэзіі. З гэтай мэтай ён выбіраў цяжкія, вытанчаныя формы — санеты, трывялеты, рандо і іншыя.

Былы загадчык літаратурнага аддзела рэдакцыі яраслаўскай газеты «Голос» М. Агурцоў прыводзіць наступныя слова М. Багдановіча: «За беларускай мовай не хоцуць прызнаць самастойнасці і самабытнасці. Не хоцуць дапусціць і думкі, што на гэтай мове можна выказаць усе рухі чалавечай душы і даць любую літаратурную форму. Я сваёй кніжачкай («Вянок») хацеў паказаць, што ўсё гэта магчыма. А для гэтага трэба было беларускую мову паставіць побач з еўрапейскімі мовамі».

Усё, што пісаў Максім Багдановіч, ён пісаў, думаючы пра будучыню народа. Вельмі ярка ахарактарызаваў асноўную накіраванасць творчасці паэта наш выдатны празаік Кузьма Чорны: «Шчасце свайго народа ён (М. Багдановіч) бачыў у выхадзе яго на шырокую арэну агульначалавечай гісторыі. Як роўны з роўнымі, беларускі народ мысліўся ім сярод усіх іншых народаў, і ў гэтым галоўныя матывы яго творчасці. У гэтым глыбока нацыянальнае значэнне паэзіі Максіма Багдановіча...»

## **«...НІКОЛІ НЕ ПОЙДЗЕ ЧЫСЦІЦЬ БОТЫ КАПІТАЛУ»**

Максім Багдановіч быў першым прафесійным беларускім літаратурным крытыкам. Ён вітаў маладую беларускую літаратуру, «мужыцкую» па свайму паходжанню і зместу, і высока ацаніў пазію Я. Купалы і Я. Коласа, украінскага кабзара Тараса Шаўчэнкі. Ужо ў першым сваім артыкуле пра беларускую літаратуру «Глыбы і слаі» (1911) Максім Багдановіч здолеў паказаць самыя харектэрныя рысы творчага почырку Янкі Купалы, падышоў да ацэнкі літаратурных з'яў вельмі строга, з высокай меркай вопыту сусветнай літаратуры.

Багдановіч пісаў: «...Талент Купалы ўзрастает, пашырае круг сваіх тэм і ўжо не галосіць (ці — лепей — не толькі галосіць), а ўжо павявае смеласцю, жыццёвай сілай і пагардай. Гэтая перамена зместу адбілася і на форме вершаў Купалы, асабліва на іх важнейшым, усё ажыўляючым нерве — моцна забіўшым рытме. Буйны, шпаркі, ён падмывае, захапляе чытача, гіпнатаізуе яго, не дае апамятацца, затрымацца і нясе яго ўсё далей і далей... Каб задаволіць яго разгон, канцы строк аж звіняць, з'яўляюцца рыфмы і пасярэдзіне верша, нават слова да яго падбіраюцца зычныя, моцныя; а калі ў мове сталеццямі гнуўшагася беларускага народа не хапае

іх, дык Купала ўжывае новыя, выкараныя ім самім: ні ў жаднага нашага паэта няма такога багатага слоўніка, як у Купалы».

У аглядзе беларускай літаратуры за 1911—1913 гады «За тры гады» (1913) М. Багдановіч харектарызуе і творчасць Якуба Коласа, гаворачы, што другі выдатны паэт Якуб Колас — пісьменнік спакойны, прости і заўсёды можна быць упэўненым у вартасці яго твораў. Верш яго ўсебакова абдуманы і добра апрацаваны. Паэт заўсёды піша пра Беларусь, і тое, што піша, прасякнута шчырым спачуваннем да яе гаротнай долі. «З таго, што было надрукавана ў апошнія тры гады, асаблівую ўвагу звяртаяць на сябе (апрыч дробных вершаў) вершы-апавяданні «Леснікова пасада» (раздзел з паэмы «Новая зямля») і першы з двух, змешчаных у № 2 «Маладой Беларусі» («Батрак»). Ёсць у іх, беззаганных па форме, і прыгожыя параўнанні, і шчырае чуццё, і ўменне самымі прости мі спосабамі даць жывы і дакладны вобраз жыцця».

У артыкуле «Глыбы і слай» Максім Багдановіч падкрэслівае дэмакратычны харектар беларускай літаратуры, якая вырасла з нізоў. «Наша пісьменнасць,— кажа ён,— неразвітая і каравая, але вялікім пачуццём напоўнена ўсё яе цела, не на грашовых справах трymаецца яна і ніколі не пойдзе чысціць боты капіталу».

І ў паэтычных, і ў літаратуразнаўчых працах М. Багдановіча адчуваеца яго клопат аб развіцці беларускай літаратуры. У 1915 годзе піша ён артыкул «Забыты шлях», прысвечаны пытанням развіцця беларускай народнай культуры. Кожная развітая літаратура, на думку Багдановіча, мае нацыянальныя асаблівасці. Кожная літаратура абавязковая выказвае склад харектару, думкі і пачуцці свайго народа. І беларусы павінны ўкладзіць што-небудзь сваё ў скарбніцу сусветнай культуры, «каб уліць у нашу паэзію свежыя сокі, каб стаць бліжэй да душы роднага народа, лепей наталіць яе духоўную смагу і сапраўды ўзяцца за вялікую працу: развіццё беларускай народнай

культуры». Каб літаратура і мастацтва сталі народнымі па зместу і форме, трэба, на думку аўтара, глыбока вывучаць наогул многавяковую творчасць свайго народа.

Але, вызначаючы гэты асноўны шлях развіцця роднай культуры, Максім Багдановіч папярэджвае, што кожная нацыянальная літаратура не можа плённа развівацца, не выкарыстоўваючы вопыт сусветнай культуры. Намагаючыся стварыць нашу паэзію шчыра беларускай і мовай, і духам, і складам твораў, мы зрабілі б вялікую памылку, зазначае Багдановіч, каб перасталі вывучаць лепшыя ўзоры сусветнай паэзіі. Мы абавязаны выкарыстаць тое, што сотні народаў на працягу тысячагоддзяў збіралі ў скарбонку сусветнай культуры. М. Багдановіч папярэджвае і ад другой крайнасці: нельга браць толькі чужое, не развіваючы свайго. Гэта калечыць народную душу. «Да таго ж адны жабракі могуць праз усё жыццё толькі браць. Трэба ж і нам, беручы чужое, калі-нікалі даць нешта сваё».

Горача вітаючы парасткі развіцця нацыянальных літаратур народаў Расіі, гаворачы аб неабходнасці развіваць нацыянальныя традыцыі кожнай літаратуры, Багдановіч спыняў увагу на ролі рускай культуры ў гэтым працэсе. У рэцэнзіі на зборнік «Отечество» паэт пісаў: «Мы маём яшчэ адзін магутны фактар, які згуртоўвае разнародныя плямёны Расійскай імперыі, іменна рускую культуру. Яе адбітак ляжыць на духоўнай творчасці любога народа Расіі, яна з'яўляецца для іх агульной глебай, збліжаючы змест іх культур, іх ідэйных і літаратурных плыніяў».

Максім Багдановіч звяртаў вялікую ўвагу на пашырэнне ў нашай літаратуре тэматычнай, жанравай і стылевой разнастайнасці. З гэтай мэтай ён не толькі сам ужываваў у сваёй паэтычнай практыцы самыя розныя жанры, але распрацоўваў гэтае пытанне і ў артыкулах. У 1911 годзе ён піша спецыяльны «тэарэтычна-гістарычны нарыс» аб жанры санета («Санет»). Пытанням даслед-

давання верша Тараса Шаўчэнкі прысвечаны артыкул «Краса і сіла», апублікованы на рускай мове ў часопісе «Украинская жизнь» за 1914 год.


Гэты артыкул прыцягнуў пільную ўвагу літаратура-знаўцаў. На аснове аналізу паэзіі Тараса Шаўчэнкі Багдановіч робіць вывады, што ў асобе Шаўчэнкі сусветная літаратура мае паэта з вершам меладычным і прыгожым, паэта, які прыгажосць сваіх твораў будаваў не на б'ючых у очы сродках паэтычнага ўздзеяння, а наадварот, на сродках найбольш тонкіх — асанансах, алітэрациях, унутраных рыфмах. Далей М. Багдановіч падкрэслівае, што ўсё гэта ўзаемна абумоўлівалася адно адным і папаўняла адзін аднаго, ствараючы ў агульнай складанасці строга вытрыманы і гарманічны мастацкі стыль.

М. Багдановіч гаворыць, што стыль Тараса Шаўчэнкі з'яўляецца адначасова нацыянальна-ўкраінскім, а паэзія кабзара ўрасла ва ўкраінскую народную паэзію і дайшла ў некаторых узорах да поўнага атаясамлення з ёю.

Сучасныя ўкраінскія даследчыкі літаратуры адзначаюць, што гэты артыкул Багдановіча быў першай спробай у шаўчэнказнаўстве прааналізаваць форму паэтычных твораў кабзара. Вельмі высокую ацэнку, па ўспамінах Якуба Коласа, даў гэтаму артыкулу Карней Чукоўскі.

У другім артыкуле «Памяці Шаўчэнкі», надрукаваным да стагоддзя з дня нараджэння Тараса Шаўчэнкі, Максім Багдановіч пісаў аб значэнні творчасці кабзара: «Шаўчэнка гаворыць так, як народ яшчэ і не гаварыў, але як ён гатовы быў ужо загаварыць і толькі чакаў, каб з асяроддзя яго знайшоўся творца, які б авалодаў яго мовай і яго тонам; і ўслед за такім творцай дакладна гэтак жа загаворыць і ўвесь народ і скажа аднаголосна: гэта маё».

Інтарэсы Багдановіча-крытыка шырокія. Яго цікавіць літаратура свету. Ён піша артыкулы і рэцензіі пра Ламаносава («Паэзія геніяльнага вучонага»), Пушкіна, Лермонтава («Адзінокі»), Рылеева, Адоевскага, Някрасава, Чэхава, Брусава, Пляханава, Дрожджына, А. К. Талстога,



Максім Багдановіч. 1909 г.

Франко, Самійленку, Тагора, Гацье і інших пісьменнікаў.

26 красавіка 1912 года Максім Багдановіч паслаў Валерью Брусаву паштоўку за подпісам: «З павагай не-вядомы Вам М. Багдановіч». У ёй паэт паведамляў Брусаву аб тым, што, чытаючы зборнік прытчай і навел «Гюлістан» персідскага паэта, класіка персідской і таджыкскай літаратуры Мусліхідзіна Саадзі (1184—1291), ён сустрэў наступныя радкі: «Помню, у ранейшыя часы я і сябар мой жылі, быццам два міндальныя арэхі ў адной шкарлупіне». Такі ж вобраз ёсць і ў канцы верша А. С. Пушкіна «Перайманне арабскага» («Мы якраз як двайны арэшак пад адной шкарлупінай»).

М. Багдановіч робіць вывад, што, прымаючы пад увагу знаёмства Пушкіна з творамі Саадзі (эпіграф «Бахчы-сарайскага фантана», паўтораны ў апошняй главе «Яўгенія Анегіна»), можна меркаваць, што крыніца пушкінскага верша або, больш верна, данага вобраза — Саадзі. Аднак далей М. Багдановіч заўважае, што астатнія часткі парыноўваемых твораў не супадаюць... Адказ В. Бруса-ва да гэтага часу невядомы. Але, відаць, Брусаў парай ў Багдановічу напісаць на гэту тэму артыкул і адаслаць у рэдакцыю петраградскага перыядычнага зборніка «Пушкін и его современники. Материалы и исследования». У выпуску 28-м гэтага выдання ў 1917 годзе апублікаваны артыкул Максіма Багдановіча аб Пушкіне і Саадзі пад называю «Дзве заметкі аб вершах Пушкіна». У другой заметцы Максім Багдановіч публікуе цікавыя паралелі ў беларускай песеннай творчасці да пушкінскага «Узніка», дзе спрабуе вызначыць, што было раней: пушкінскі верш, які стаў песней, альбо чыста народная песня, якую як матэрыйял для верша выкарыстаў паэт. Гэты артыкул быў змешчаны ў зборніку побач з працамі выдатных рускіх пушкіністаш Б. Мадзалеўскага, Б. Тамашэўскага і іншых.

М. Багдановіч быў майстрам кароткай і змястоўнай харектарыстыкі. Гэта відаць з рэцензіі на «Поўны збор

твораў» Я. Баратынскага. М. Багдановіч піша: «Сярод паэтаў, адначасова з Пушкіным выступаўшых у літаратуры, Баратынскуму па ўсёй справядлівасці належыць першае месца. Паэт, які ўражвае сцісласцю верша, трапнасцю эпітэта, прыгожай афарыстычнасцю зместу, паэт, які прыцягвае да сябе нястомнай работай думкі, заўсёды глыбокай і значнай,— ён занадта доўга быў пісьменнікам для нямногіх. Спадзяёмся, што выдатна выдадзены і агульнадаступны па цане першы том твораў Баратынскага, выпускаемы імператарскай Акадэміяй навук, шырэй рассуне граніцы кола яго чытачоў».

Майстэрства М. Багдановіча відаць і з рэцэнзіі на кнігу вершаў французскага паэта і крытыка Тэафіла Гацье «Эмалі і камеі» (1914).

Рэцэнзуючы кнігу Г. Пляханава «Дзённік сацыял-дэмакрата», Максім Багдановіч трапна заўважае, што на сацыялістычную дакTRYну Пляханаў у гэтых артыкулах стараецца абапірацца даволі рэдка, і ўласна сацыял-дэмакратычнага ў іх амаль нічога няма. «Гэта жыва і даступна выказаныя думкі разумнага і культурнага чалавека, але і толькі».

Выступаў М. Багдановіч і як публіцист. Вельмі цікавы яго артыкул «Новая інтэлігенцыя», апублікованы ў рускім часопісе «Жизнь для всех» у 1914 годзе, прысвячаны нараджэнню «інтэлігенцыі працоўнай, гэта значыць сялянскай і рабочай». Паэт выказаў у артыкуле свой погляд на ролю інтэлігенцыі ў грамадстве і назваў рысы, якія, на яго думку, адлюструюць інтэлігентнага чалавека. Адных ведаў недастаткова, каб назваць чалавека інтэлігентам, яго погляд абавязковая павінен адпавядаць наступным двум патрабаванням: па-першае, ён павінен мець імкненне да ведаў; па-другое, ён павінен імкнуцца аддаць свае веды на карысць народу. Сутнасцю жыцця інтэлігентнага чалавека павінна быць думка аб лёсе народа, клопат аб яго становішчы. «Так, напрыклад,— заў-

важае Багдановіч,— мы самі падкрэсліваем, што гэта формула пакідае прафесара, які служыць інтарэсам буржуазіі, па-за інтэлігенцыяй і ў той жа час можа ўключыць у яе, скажам, паўпісьменнага рабочага з пэўнай духоўнай загартоўкай».

Разгледзеўшы ў гістарычным плане ролю дваранскай і разначынай інтэлігенцыі, Максім Багдановіч сцвярджае, што ў пачатку ХХ стагоддзя буржуазная інтэлігенцыя прагніла ўжо і страціла асноўныя інтэлігенцкія рысы. Але ён не бачыць катастрофы, таму што калі ў гэтай грамадской групе «струмень інтэлігенцыі пачынае знікаць, то гэта яшчэ не значыць, што Расія апынулася ў безвыхадным пункце». Аўтар звяртае ўвагу чытача на тое, што ў ходзе рэвалюцыі 1905—1907 гадоў нарадзілася новая інтэлігенцыя — рабочая і сялянская і за ёй будучае краіны. Іменна ў той час адбываўся шырокі і шматзначны працэс яе росту і фарміравання.

Аўтар заўважае таксама абуджэнне ў выніку рэвалюцыі 1905 года нацыянальна-вызваленчага руху многіх народаў Расіі: «Магчыма далёка не ўсе чытачы ведаюць, што такі рух існуе, напрыклад, нават у якутаў, чарамісаў, чувашоў, кіргізаў, калмыкаў, буратаў, асяцін і многіх плямён, што насяляюць Расію. Ва ўсіх іх ёсць свая мастацкая літаратура, друкуюцца папулярныя кнігі і газеты, гутарковая мова ўзводзіцца ў ступень мовы літаратурнай... Глыбока дэмакратычным з'яўляецца і беларускі рух. Створаная ім літаратура не толькі ідзе амаль выключна ў народ, але і ў значнай ступені з'яўляецца праектам дзейнасці самога народа або, дакладней, узнікшай у яго нетрах інтэлігенцыі».

У час першай імперыялістычнай вайны паэт выпусціў чатыры навукова-папулярныя брашуры: «Угорская Русь» (1914), «Червонная Русь» (1914), «Братья-чехи» (1914) і «Белорусское возрождение» (1916). Выдадзены яны на рускай мове ў Маскве. Першыя тры былі заўважаны рускім дарэвалюцыйным друкам. Водгукі на іх былі зме-

шчаны ў часопісах «Вестник Европы», «Украинская жизнь», «Русская школа», «Что и как читать детям», «Вестник воспитания» і інш.

Літаратуразнаўчыя і публіцыстычныя артыкулы Мак-сіма Багдановіча здзіўляюць сваёй эрудыцыяй і шырокім поглядам на жыццё. А пісаў іх юнак. Першы артыкул напісаны паэтам у 20 год, апошні — у 25.

## **«Я НЕ САМОТНЫ, Я КНІГУ МАЮ...»**

У кастрычніку 1916 года, скончыўшы ліцэй, Максім Багдановіч прыязджае ў Мінск. Ішла першая імперыялістичная вайна. Праз Мінск цягнуліся патокі бежанцаў. Навокал панаваў голад.

Цяжка хворы паэт жыў на кватэры ў беларускага пісьменніка Змітрака Бядулі. Працаваў Багдановіч у губернскім харчовым камітэце, актыўна ўдзельнічаў у работе Камітэта помачы ахвярам вайны.

Нягледзячы на дрэнны стан здароўя, Максім Багдановіч ні на мінуту не спыняў сваёй літаратурнай дзеянасці. Пасля работы ён звычайна ішоў у Пушкінскую бібліятэку, потым працаваў дома да 3—4 гадзін ночы.

Змітрок Бядуля ўспамінаў:

«Канец 1916 года. Мароз. Ноч.

Маленьki садок на маім двары абтрушен снежным цветам. Я стаю на ганку...

Учора гэтай парой Максім доўга жартаваў на двары і смяшыў маіх сясцёр, як малых дзяцей. Сёння ён так-сама хацеў выйсці са мной, але нечакана закашляўся.

— Дарагі Змітрок,— сказаў ён.— Вы прабачце мяне. Буду ў хаце сядзець...

Максім дастае са сваёй тумбачкі некалькі кніг, паперу, аловак, чарніла, кладзе на стол гадзіннік, тэрмометр».

Так ён працаваў кожную ноч. А раніцай З. Бядуля браў тэрмометр, на якім паэт забываў збіваць тэмпературу, і бачыў, што ён паказвае 38 з дзесятымі...

У Мінску Максім Багдановіч піша сваю выдатную паэму «Страцім-лебедзь», верш «Пагоня», апавяданне «Катыш», некалькі артыкулаў.

Маці родная, Маці-Краіна!  
Не усцішыцца гэтакі боль...  
Ты прабач, Ты прымі свайго сына,  
За Цябе яму ўмерці дазволь!..  
[«Пагоня»]

Паэма «Страцім-лебедзь» напісана на біблейскую тэму ў духу народна-сказавых традыцый беларускага фальклору. Разгневаны бог за грахі людскія насладаў на зямлю патоп. Толькі старому Ною ён загадаў збудаваць каўчэг і ўзяць на яго па пары «птах і звяроў, каб не звёўся іх род на зямлі». «Горды, моцны птах» Страцім-лебедзь не хацеў плыць да Ноева каўчэга, ён адчуваў сваю вялікую сілу і адважна змагаўся з хвалямі. Але стаі не ўзятых на каўчэг птушак шукалі ратунку і населі на лебедзя.

Дзень ён плавае, другі-трэці дзень,  
На чацвёрты стаў прасіць-маліць:  
«Вы ўзляціце хоць яа час які,  
Выбіваюся з астатніх сіл.  
Дайце вы грудзям, гэй, вальней ўздыхнуць!  
Дайце вы крылам, гэй, шырэй ўзмахнунуць!»  
Не паслухалі птахі лебедзя.  
Пацямнела ў яго ў вачах,  
Крыллі ўрэшце падламіліся,  
Галава ў ваду апусцілася.  
І пайшоў на дно мора сіняга  
Страцім-лебедзь — моцны, горды птах.

Ад усіх цяпер патомкі ёсць,  
Ды няма адных — Страцімавых.



Ганна Какуева.

Першаму прачытаў Максім Багдановіч «Страцім-лебедзя» Змітраку Бядулю. Бядуля пазней успамінаў:

«Праз некалькі дзён, калі «Страцім-лебедзь» быў начыста напісан дробным, бісерным почыркам, Максім чытаў усхваляваным глухаватым голасам. Канцоўку ён пра-гаварыў надломленым тонам:

Ад усіх цяпер патомкі ёсць,  
Ды няма адных — Максімавых.

Ён запнуўся і тут жа паправіўся:

Ды няма адных — Страцімавых.

Змітрок Бядуля быў узрушены пачутым, але разумеў, што Максім Багдановіч не мог інакш напісаць. Без трагічнасці канцоўкі многае згубілася б у гэтым даска-налым творы, паблёкла б рамантычная героіка вобраза, пададзенага ў класічным стылі.

Аб сваім здароўі Максім Багдановіч клапаціцца не ўмеў. Атрымліваючы ў губернскім харчовым камітэце цукар, сам не піў салодкага чаю. Цукар аддаваў у дзіця-чы дом.

Цяжкі стан здароўя, які добра быў вядомы самому паэту, абумовіў з'яўленне некалькіх вельмі сумных тво-рай — «Я бальны, бескрыдлаты паэт...», «Шмат у нашым жыцці ёсць дарог, а вядуць яны ўсе да магілы», «Не кувай ты, шэрэя зязюля...»

Калі 1912 года Максім Багдановіч напамінае аб тым, што ён «загіне без пары».

Не кувай ты, шэрэя зязюля,  
Сумным гукам у бары;  
Мо і скажаш, што я жыці буду,  
Але лепш не гавары,

Бо не тое сведчыць маё сэрца,  
Грудзі хворыя мае;  
Боль у іх мне душу агартае,  
Думцы голас падае.

Кажа, што нядоўга пажыву я,  
Што загіну без пары...  
Прыляці ж тады ты на магілу.  
Закувай, як у бары.

Але ў тым і асаблівасць таленту Максіма Багдановіча, што, нягледзячы на асабістую трагедыю аўтара, пазія яго — гімн прыгажосці прыроды, чалавека, гімн каханню.

Маладыя гады,  
Маладыя жадання!  
Ні жуды, ні нуды,  
Толькі шчасце кахання.

Вялікая любоў да народа і глыбокая вера ў яго будучыню давалі сілы смяротна хвораму паэту. У 1915 годзе ён пісаў:

Ты не згаснеш, ясная зараначка,  
Ты яшчэ асвеціш родны край.  
Беларусь мая! Краіна-браначка!  
Устань, свабодны шлях сабе шукай.

У пачатку 1917 года паэт зусім аслаб. Таварышы сабралі гроши і ў лютым адправілі яго ў Крым. Чатыры дні дабіраўся ён да Ялты. Санаторыяў у той час не было. Усе надзеі ўскладаліся на цёплы крымскі клімат. Прыехаўшы на месца, М. Багдановіч зняў пакой «ля сінай бухты».

Ужо не падымаючыся з ложка, цяжка хворы Максім Багдановіч працаваў над складаннем беларускага буквара, марыў аб красе і каханні.

У Ялце ён напісаў вершы «Набягае яно...», «Пралятайце вы, дні...» і «У краіне светлай, дзе я ўміраю...» У апошнім вершы, напісаным слабеючай рукой, паэт успамінае «Вянок» — кнігу, выдадзеную ў «друкарні пана Марціна Кухты» — аднаго з віленскіх выдаўцоў таго часу. Развітваючыся з жыццём, паэт думае аб пройдзеным жыццёвым шляху. Не, жыццё пражыта недарма.

У меру сіл споўнены абавязак перад народам: ён пакінуў людзям кнігу сваіх запаветных дум.

У краіне светлай, дзе я ўміраю,  
У белым доме ля сініяй бухты,  
Я не самотны, я кнігу маю  
З друкарні пана Марціна Кухты.

У маі 1917 года Максім Багдановіч піша пісьмо бацьку: «...Добры дзень, стары верабей. Маладому вераб'ю дрэнна. Урач гаворыць так: працэс у правым лёгкім за-кончаны; яно зарубцавалася, і калі ёсць у ім крыху мак-роты, месцамі — жорсткае дыханне, то гэта справа трэцяступенняя. Але туберкулёз, як звычайна, перайшоў у левае лёгкае і развіваецца таксама, як звычайна, у больш вострай форме, тэмпературы высокія, два разы ішла кроў... Але з-за гэтага кровачычэння з ложка ўжо не ўстаю — аслаб канчаткова. Хутка пачнецца спякота, трэба будзе выязджаць з Ялты, а як у такім выглядзе паедзеш?»

Пісьмо засталося недапісаным і неадасланым. Яно ля-жала на крэсле каля ложка разам з перадсмяротным вершам паэта і старонкамі беларускага буквара...

Максім Багдановіч памёр 25 мая 1917 (12 мая па ста-рому стылю) на 26-м годзе жыцця, зусім адзінокім. Бацька ў гэты час быў недалёка, у Сімферопалі, але ён не ведаў, што сыну блага, і не прыехаў да яго.

Усё, што напісаў М. Багдановіч, напісана за 10 гадоў. Толькі дзесяць гадоў творчасці! А колькі зроблена!

Усё жыццё паэта — узор самаадданага служэння мас-така народу. Вядомы ленінградскі літаратуразнаўца і бібліограф Беркаў у пісьме да беларускага літаратура-знаўцы Ю. Пшыркова пісаў, што ранняя смерць Максіма Багдановіча — гэта нацыянальная трагедыя беларускага народа.

Багдановіч тварыў ва ўмовах змрочнага дарэвалюцый-нага мінулага. Яго натхнёная паэзія стала песней-прад-весніцай рэвалюцыі. Новы дзень несла народам Расіі Вя-

лікая Каstryчніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, да якой ён не дажыў усяго некалькі месяцаў. Насустроч гэтаму дню ляцела песня Максіма Багдановіча:

Беларусь, твой народ дачакаецца  
Залацістага, яснага дня.  
Паглядзі, як усход разгараецца,  
Сколькі ў хмарках залётных агня...

## У ВЯНОК ПАЭТУ

Максім Багдановіч пахаваны ў Ялце. На магіле яго стаіць сціплы помнік, на якім высечаны слова паэта з яго верша «Санет».

Хоць зернейкі засохшымі былі,  
Усё ж такі жыццёвая іх сіла  
Збудзілася і буйна ўскаласіла  
Парой вясенняй збожжа на раллі.

Пасля вайны беларуская паэтэса Еўдакія Лось пасадзіла ля магілы кіпарыс. Магілу не забываюць беларусы, што адпачываюць у Ялце. Наведваюць яе і жыхары Ялты. Ля помніка ляжаць свежыя кветкі.

Недалёка ад Ялты, у Місхоры, на тэрыторыі санаторыя «Беларусь» на высокім пастаменце стаіць бюст Максіма Багдановіча работы скульптара Заіра Азгура. Помнік гэты адкрыты 25 мая 1957 года.

Помнік М. Багдановічу работы скульптара Вакара будзе паставлены ў Мінску каля опернага тэатра, недалёка ад таго месца, дзе ў драўляным доміку ў 1891 годзе нарадзіўся паэт.

Экспазіцыі, прысвечаныя жыццю і творчасці Максіма Багдановіча, ёсць у Дзяржаўным музеі БССР у Мінску, у гродзенскім музеі, горкаўскім і яраслаўскім музеях-архівах, у Ялцінскім літаратурным музеі, у бібліятэцы санаторыя «Беларусь» у Місхоры, у школьнім му-

зеі Халопеніцкай школы імя М. Багдановіча і іншых культурных установах.

Максіму Багдановічу прысвечана многа мастацкіх твораў — аповесці, апавяданні, паэмы і асабліва многа вершаў. Амаль у кожнага сучаснага беларускага паэта ёсьць вершы, прысвечаныя Максіму Багдановічу. З найбольш буйных твораў можна назваць апавяданне Змітрака Бядулі «Страцім-лебедзь», аповесці Б. Мікуліча «Развітанне» і Б. Бур'яна «Сіняя бухта», паэму А. Бачылы «Хмары над бухтай».

Жыццю і творчасці Максіма Багдановіча прысвечана многа навуковых даследаванняў і папулярных кніг, а таксама артыкулаў у часопісах і газетах. Аналізу яго творчасці прысвечана 7 дысертацый.

Вобраз паэта Максіма Багдановіча натхніў многіх кампазітараў. У Беларускім дзяржаўным оперным тэатры паставлена опера Ю. Семянякі «Зорка Венера» на лібрэта паэта Алеся Бачылы, на слова Багдановіча напісалі рамансы кампазітары Л. Абелёвіч, М. Аладаў, А. Багатыроў, М. Мацісон, С. Палонскі, А. Туранкоў, Э. Тырманд і іншыя.

Час ідзе, але цікавасць да творчасці Максіма Багдановіча не слабне. Наадварот, вобраз гэтага выдатнага юнака-паэта з часам акрэсліваецца ўсё выразней, і ён сілай свайго паэтычнага даравання, сваім абаяннем пакарае ўсё новыя пакаленні чытачоў.

Эпілог да паэмы «Вераніка» Максім Багдановіч канчае словамі:

Чым болей сходзіць дзён, начэй,  
Тым імя мілае вышэй.

Чым больш мінае гадоў, тым даражэй, значней становіцца для нас імя выдатнага, любімага сына беларускага народа Максіма Багдановіча.

## НАШЧАДКІ МАКСІМА БАГДАНОВІЧА

Бацька Максіма Багдановіча пісаў, што ў Ніжнім Ноўгарадзе ў пачатку ХХ стагоддзя была сапраўдная «беларуская калонія», якая складалася з яго сваякоў. Гэта былі сем'і яго сясцёр Магдаліны Гапановіч і Марыі Галаван. Зараз няма ў жывых ні Магдаліны Ягораўны, ні Марыі Ягораўны, якая ў маладосці выхоўвала асірацеўшых Максіма і яго братоў. Памерлі і іх дзеци, але жывуць у Горкім (былым Ніжнім Ноўгарадзе) трох ўнуцкі Магдаліны Ягораўны: Наталля Кунцэвіч, Анастасія Бараховіч і Таццяна Сібіракова. Максіму Багдановічу яны даводзяцца дваюраднымі пляменніцамі.

Наталля Глебаўна працавала інжынерам на буйным горкаўскім заводзе, зараз пенсіянерка. Спецыяльнасць Анастасіі Глебаўны — геадэзіст. Таццяна Глебаўна выкладае рускую літаратуру ў школе.

У пакоі Наталлі Глебаўны, на ложку, дагэтуль сядзіць старэнкі мішка Васенька, якога калісьці падарыў ёй, прыехаўшы з Ніжняга Ноўгарада ў Яраслаўль, Максім Багдановіч. Маленькай Наталачцы было ў той час пяць гадоў, яна не памятае свайго дзядзьку Максіма, але падарунак яго беражэ і захоўвае ўсё, што звязана з яго імем.


У Наталлі Глебаўны многа сямейных фатографій, пісьмаў бацькі Максіма Багдановіча Адама Ягоравіча да яе

маці Веры Іванаўны, а таксама некаторыя аўтографы Максіма Багдановіча. Усе матэрыялы, што датычаць паэта — рукапісны сшытак «Зеленя», аўтографы — даравальныя надпісы на экземплярах «Вянка», шматлікія фатаграфіі,— яна перадала на радзіму М. Багдановіча, і яны захоўваюцца цяпер у Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. I. Леніна. У 1965 годзе Наталля Глебаўна прыязджала ў Мінск, дзе ніколі раней не была. Яна падтрымлівае сувязь з Мінскам, цікавіцца поспехамі беларускай літаратуры і марыць пабываць у Халопенічах, адкуль пайшоў род Багдановічаў. Стан здароўя Наталлі Глебаўны не дазваляе ёй адправіцца ў падарожжа. Жыве яна разам з сям'ёй сястры Анастасіі.

У сям'і Бараходвічаў шануюць памяць знакамітага дзядзькі. Свайго сына ў яго гонар яны назвалі Максімам. Муж Анастасіі Глебаўны, выкладчык будаўнічага інстытута, Аркадзь Бараходвіч, піша вершы на рускай мове і друкуецца ў горкаўскіх і саратаўскіх выданнях. Ён вельмі любіць творы Максіма Багдановіча і некаторыя з іх пераклаў на рускую мову. Напрыклад, «Зорку Венеру», паэму «Вераніка».

Да публікацыі ў «Гор'ковском рабочем» свайго перакладу паэмы М. Багдановіча «Вераніка» А. Бараходвіч зрабіў маленькі ўступ: «У рэпертуары папулярных «Песняроў» ёсць песня «Вераніка», якую палюбілі многія слухачы. Напісаны гэта песня на вершы цудоўнага беларускага паэта Максіма Багдановіча. У сусветнай літаратуре гэта адзіны выпадак, калі чалавек, жывучы ў няродным моўным асяроддзі, стаў класікам свайго народа... «Вераніка» — паэма пра юнацкую любоў, адна з лепшых у сусветнай лірыцы».

У 1980 годзе студэнцкая агітацыйная брыгада горада Горкага, якой кіраваў Аркадзь Якаўлевіч, ездзіла ў Арктыку, выступала там з лекцыямі і мастацкім чытаннем. «Я ў свае лекцыйныя выступленні,— піша А. Бараходвіч,— і на Волзе, і ў Арктыцы ўключчаў абавязкова рас-



Моладзъ У двары Какуевых. Справа — Максім Багдановіч. 1912 год.

каз пра М. Багдановіча і чытаў яго вершы. І ўсюды жыць-  
цё і творчасць выдатнага беларускага паэта выклікалі  
вялікую цікавасць. Відаць, упершыню яго вершы гучалі  
на 78 градусе паўночнай шыраты і на 150 градусе ўсход-  
най даўгаты».

Яшчэ адна дваюрадная пляменніца Максіма Багдано-  
віча, Кацярына Селіваноўская, жыве ў Ленінградзе. Гэта  
дачка той дваюраднай сястры Максіма Багдановіча Ню-  
ты Гапановіч, якой Максім прысвяціў свой рукапісны  
зборнік вершаў «Зеленя».

З сям'і Галаванаў (сястры Адама Ягоравіча Марыі  
Ягораўны) жывыя дваюрадная пляменніца Максіма Баг-  
дановіча Галіна Агаян і яе брат Вадзім Каткоўскі. Баць-  
ка іх быў беларусам, паходзіў з тых самых Халопенічаў,  
з якіх выйшлі і Багдановічы. Галіна Міхайлаўна жыве ў  
Маскве. Брат яе Вадзім Міхайлавіч — афіцэр, служыць на  
Далёкім Усходзе.

Галіна Міхайлаўна яшчэ ў 1976 годзе пісала да мяне  
ў Мінск, што бацька яе паходзіў з Беларусі. У час вай-  
ны — у 1941-м або 1942-м годзе — ён і загінуў на нашай  
землі ў канцэнтрацыйным лагеры ў Калінкавічах.

Ёсць нашчадкі Максіма Багдановіча і па матчынай  
лініі.

Маці Максіма Багдановіча Марыя Апанасаўна паход-  
зіла з цяперашняга Чэрвеня. Яе бацька Апанас Мякота  
служыў там наглядчыкам у бальніцы. Маці звалі Тацця-  
най Восіпаўнай Малевіч. Адна з яе дачок — Ганна Мя-  
кота (па мужу Валасовіч) жыла напярэдадні першай сус-  
ветнай вайны ў Мінску. У 1915 годзе, у разгар вайны,  
Ганна Апанасаўна з мужам, дзецьмі і Таццянай Восіпаў-  
най выехала спачатку ў Яраслаўль, а потым у Ніжні Ноў-  
гарад. Яе дачцы Ганне Кіпрыянаўне Валасовіч, стрыечнай  
сястры Максіма Багдановіча, было тады 16 гадоў. У Ярас-  
лаўлі яна сустракалася з Максімам, добра ведала ўсю  
сям'ю паэта. У 1965 годзе Ганна Кіпрыянаўна Валасовіч  
(па мужу Гразнова) упершыню пасля 1915 года наведа-

ла Беларусь. Яна хадзіла па вуліцах Мінска, дзівілася зменам, якія адбыліся за савецкі час, пазнавала і не пазнавала родныя мясціны. Горад новы, прыгожы. Але вось парк імя Горкага... Гэта ж былы Губернатарскі сад, дзе гуляла ў маладосці... Пазнала могілкі на Даўгабродской, зараз вуліцы Казлова, будынак чырвонага касцёла, што ўзвышаўся раней над драўлянымі дамамі.

Пасля таго Ганна Кіпрыянаўна прыязджала з Горкага ў Мінск некалькі разоў. Яе вельмі цікавіла сучасная беларуская літаратура. Яна пазнаёмілася з многімі беларускімі пісьменнікамі, асабліва пасябравала з Янкам Брылём, Алесем Бачылам і Язэпам Семяжонам. Яна праціла, каб ёй у Горкі дасылалі навінкі беларускай літаратуры.

Ганна Кіпрыянаўна пакінула нам цікавыя ўспаміны аб сустрэчах з Максімам Багдановічам. Пісала яна іх у Мінску ў 1966 годзе, яны апублікованы ў часопісе «Полым'я» № 12 за 1966 год.

Ганна Кіпрыянаўна аказала вялікую дапамогу даследчыкам беларускай літаратуры сваімі непасрэднымі рассказамі аб tym, у якіх умовах жылі Багдановічы. Свае ўспаміны пра Максіма яна пачынае словамі:

«Мінула пяцьдзесят гадоў, але так ясна і ярка паўстаете светлы вобраз Максіма... Асабліва ярка запомніўся мне Максім, калі ён шпарка праходзіў праз кабінет Адама Ягоравіча, кланяўся, гаварыў: «Добры дзень». Так міма мяне прайшоў ён, родны, але далёкі, адзінокі і самотны, што балюча ўспомніць пра гэта». У сваіх успамінах Ганна Кіпрыянаўна згадвае, што была ў Мінску яшчэ некалькі разоў. І тут яна ажыла не толькі душою. Ва ўсіх такая любоў да Максіма, пісала яна, што гэта любоў і павага пашыраліся і на яе і асвятлілі яе жыццё і напоўнілі яго шчасцем.

Якой цудоўнай дабраты народ!  
Калі палюбіць ён каго душою,  
Аддасць яму і кроў сваю і сэрца».

Толькі авалодаўшы беларускай моваю і прачытаўшы  
крытычныя артыкулы пра Максіма Багдановіча, Ганна  
Кіпрыянаўна ў поўнай меры зразумела прыгажосць і ве-  
ліч яго твораў.

І тым больш балюча было ўспамінаць жанчыне жыц-  
цё Максіма, які, з пяці гадоў застаўшыся сіратою, быў  
такі адзінокі, так мала ведаў у жыцці цяпла і ласкі:

Маркотна, панура  
Да свайго пацягнуся кута.  
Думкі нудныя зноў закружацца,  
Сэрца чулае зноў забаліць.

А ў час хваробы ў яго было толькі адно жаданне:

Заварыць бы гарачай гарбаты,  
Разагрэць бы хутчэй самавар.  
Запле ён і тонка, і ціха,  
Зазіяе на спод аганьком,—  
І развеецца цёмнае ліха  
Над майм алагрэтым кутком.

І ўсё ж, нягледзячы ні на што, Максім Багдановіч  
сцвярджаў:

Даўно ўжо целам я хварэю,  
І хвор душой,—  
І толькі на цябе надзея,  
Край родны мой!  
У родным kraі ёсць крыніца  
Жывой вады,  
Там толькі я змагу пазбыцца  
Сваёй нуды.

На радзіму ён прыехаў ужо цяжка хворым, у час,  
калі Мінск быў прыфронтавым горадам, і «таму яго сэр-  
ца не магло пазбыцца свае нуды, бачачы, як гінуць  
мільёны, бачачы пакуты родных беларусаў, пазбаўленых  
прытулку, цяпла, яды...»

Нават не збылося яго жаданне памерці ў родным  
краі, каб яго слабыя грудзі знайшлі спакой у роднай  
землі».

МАКСИМ БОГДАНОВИЧ

Літератор  
заслужений артист  
УРСР

# ВЯНОК

збірка вибраних вершів.



ДРУГА РІЧКА МАКСИМА КУПІЛІ  
1984 рік



Вокладка «Вяночка» і титульны лист зборника з аутографом М. Богдановіча.

Шчырая, жавая, гаваркая, з маладой уражлівай душой, Ганна Кіпрыянаўна палюбілася ўсім у Мінску. Калі яна прыязджала да нас, ёй ішоў ужо восьмы дзесятак, але яна была прыгожая сваёй дабратой і нейкім унуранным святлом.

Апошні раз яна наведала Мінск у 1976 годзе, марыла прыехаць яшчэ. Але не дажыла. Гэта здарылася ў апошнія дні 1976 года. Яе цела выносілі з дому пад музыку яе любімай песні «Зорка Венера». Са смерцю Ганны Кіпрыянаўны абарвалася ў нас асабістая сувязь са сваякамі Максімам Багдановічам.

У Ганны Кіпрыянаўны засталіся дачка і сын. Дачка, доктар медыцынскіх навук, загадвае кафедрай педыягіры ў Краснадарскім універсітэце. Сын жыве ў Горкім.

У Ленінградзе, на Фантанцы, жыве Мікалай Лілееў, сын Ганны Какуевай. (Гэта ёй Максім Багдановіч прысвяціў сваю паэму «Вераніка»). Мікалай Іванавіч захаваў групавыя фатаграфіі, дзе ёсьць Максім Багдановіч, а таксама фота аднаго Максіма з яго вершаваным аўтографам. Гэтыя здымкі Мікалай Іванавіч дазволіў апублікаваць у часопісе «Маладосць».

За пасляваенныя гады мы многа цікавага даведаліся з жыцця нашага славутага паэта Максіма Багдановіча. Але, на жаль, многае яшчэ нам невядома. У час вайны загінулі ўсе аўтографы паэта, якія бацька М. Багдановіча прывёз у Мінск у 1923 годзе. Захоўваліся яны да вайны ў Акадэміі навук БССР. Многа аўтографаў М. Багдановіча было ў архіве Рамуальда Земкевіча, але дзе ён цяпер, гэты архіў, невядома. Таму добрую справу зробіць той, хто адшукае не друкаваныя яшчэ творы паэта або ўспаміны пра яго. Яшчэ і зараз павінны жыць людзі, якія ведалі Максіма Багдановіча. Трэба шукаць іх і збіраць усё па крупінцы ў вянок бессмяротнага Максіма.

Максім Багдановіч жыв і тварыў з думай пра шчас-

лівую будучыню беларускага народа. Усе свае сілы ён паклаў на тое, каб развіць родную літаратуру, паставіць яе побач з лепшымі літаратурамі свету. Каб не трагічны лёс, ён мог бы дажыць да нашых дзён і ўбачыў бы, што беларуская літаратура сапраўды вядома зараз далёка ў свеце.

### ЗМЕСТ

Маладыя гады, маладыя жаданні . . . . .	3
«Ад родных ніў, ад роднай хаты...» . . . . .	14
«...Ніколі не пойдзе чысціць боты капіталу» . . . . .	33
«Я не самотны, я кнігу маю...» . . . . .	42
У вянок паэту . . . . .	49
Нашчадкі Максіма Багдановіча . . . . .	51

Printed in USSR

**НИНА БОРИСОВНА ВАТАЦЫ**

**ПЕСНЯ МАКСИМА**


На белорусском языке

Минск, 1981

Рэдактар Д. Ц. ЧАРКАСАВА  
Мастак У. М. БАТУРА  
Тэхнічны рэдактар Л. В. СТОРАЖАВА  
Карэктар І. К. КАЗЛОВА

Здадзена ў набор 18.12.80. Падпісана да друку 05.03.81. Фармат  $70 \times 108^{1/32}$ .  
Папера друкарская. Гарнітура журнальная рубленая. Высокі друк. Ум. друк.  
арк. 2,80. Улік.-выд. арк. 2,42. Фіз. друк. арк. 2. Тыраж 6500 экз. Зак. 1633.  
Цана 20 кап.

Рэдакцыя газеты «Голас Радзімы». Мінск, Ленінскі праспект, 44.  
Ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга друкарня выдавецтва ЦК КП Беларусі.  
Мінск, Ленінскі праспект, 79.



## *ПАВАЖАНЫЯ ЧЫТАЧЫ!*

У 1981 годзе ў «Бібліятэцы «Голасу Радзімы» выйдуць яшчэ наступныя брашуры:

**«РОДНАЯ КРАСА» — М. ДЗЕЛЯНКОЎСКІ.**

**«ШТО? ЯК? ЧАМУ?» (на англійскай мове).**

**«АМЕРЫКАНЕЦ З ЗАЛЯШАНАЎ» — В. ДУБІНКА.**

**«УЗВЫСІЦЬ ЧАЛАВЕКА» — В. ТРЫГУБОВІЧ.**

**«ПАШТОВЫЯ ДАРОГІ БЕЛАРУСІ» — Л. КОЛАСАЎ.**

1084

Бел. адзес

1994 г.

